

20. Там же, Л.20об.–21.
21. Там же, Л.21.
22. См., напр.: Щавинская Л. Л. Литературная культура белорусов Подляшии XV–XIX вв. Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря / Л. Л. Щавинская. – Мин., 1998; Щавинская Л. Литература белорусов Польши (XV–XIX вв.) / Л. Щавинская, Ю. Лабынцев. – Мин., 2003.
23. НБВУ ОР. F4–20225 (А–439). Л.21об.
24. Там же.
25. См.: Kojalowicz A. W. Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Manno Lituaniae Ducatu pertinentium / A. W. Kojalowicz. – Vilnae, 1650. – Р. 8, 36. Примечательно, что настоятель Лаврышевского монастыря в своих записках совершенно не упоминает, несомненно, хорошо ему известную работу базилианина Игнатия Стебельского “Dwa wielkie światła na hoguzocie połockim...” (Wilno, 1781–1783. Т. 1–3), в первом томе которой приведены обширные рассуждения о св. Елисее и его монашеской миссии. Возможно, это потому, что Януария Стульгинского интересовали лишь наиболее ранние литературные источники, начиная с М. Стрыйковского.

## НЕКАЛЬКІ РАЗВАГАЎ ПРА КНІГАПІСАННЕНЕ Ў КУЦЕЙНЕ

*Лаўрык Юрый Мікалаевіч, магістр тэалогіі, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі*

**C**тан ведаў пра пісанне кніг у куцеінскіх манаstryах на цяперашні час недастатковы і абліскоўваеца толькі адзінкамі згадкамі ў літаратуры. Так, на існаванне ў 20–50-х гг. XVII ст. пры куцеінскім мужчынскім Богаяўленскім манаstryы кнігаціснай майстэрні звяртаў увагу Г.Я. Галенчанка [1]. Дарэвалюцыйны гісторык Смаленшчыны М. Радкоў пры аналізаванні жыцця і славы Аўрамія Смаленскага спасылаеца на ірмалой, перапісаны ў 1648 г. у Куцеіне інакінім Успенскага манаstryра [2]. Д.В. Разумоўскі і Ю.П. Ясіноўскі ў сваіх працах разглядаюць з музыказнаўчага гледзішча некалькі ірмалояў, звязаных з Богаяўленскім манаstryром [3]. Пра зборнік 1641 г., складзены ў Куцеіне, пісалі С.М. Некрашэвіч, У.М. Ператц і М.В. Нікалаеў [4]. Можна знайсці яшчэ некалькі згадак пра называныя вышэй кнігі, але, больш ці менш шырокія даследаванні, у якіх хоць бы ў агульных рысах разглядалася праца куцеінцаў па пісанні ды ілюмінаванні манускрыптаў, адсутнічаюць. Такая сітуацыя і прымусіла аўтара гэтых радкоў падчас апрацоўкі калекцыі рукапісаў і старадрукаў Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (НМГІКБ), а таксама на працягу даследыцця працы ў буйнейшых беларускіх бібліятэках [5] звяртаць асаблівую ўвагу на тыя манускрыпты, што былі ці, прынамсі, маглі быць напісаныя ў Куцеіне. Праца гэта толькі распачатая і да яе завяршэння яшчэ далёка, аднак ужо сёння можна падзяліцца першымі вынікамі.

На пачатковым этапе нашага даследавання вялося выяўленне ў названых беларускіх зборах кніжных рукапісаў, якія tym ці іншым чынам звязаны з куцеінскім асяродкам. Гэта маглі быць манускрыпты з куцеінскімі правлененцямі; рукапісныя алігаты, падшытыя да куцеінскіх друкаў; кнігі, асаблівасці аздаблення якіх маглі б свядчыць пра іх куцеінскае паходжанне і да т. п.

На цяперашні час выяўлена восем такіх манускрыптаў. З іх тры захоўваюцца ў калекцыі НМГІКБ, а менавіта: ноталінейны “Іермолой”, перапісаны ў 1651 г. у Күцейне для Баркулабаўскага манастыра [6]; “Типікон” XVI ст., са “спадчынным” запісам “по отцу чес[т]ному Петру Бируковичу свяясченіку Кутейскому” [7]; і падшытыя да куцеінскага друку “Брашна духовнага” рукапісныя кандакі і ірмасы [8].

Яшчэ пяць такіх манускрыптаў зберагаюцца ў фондзе навуковадаследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ). Гэта наступныя кнігі: т. зв. “Сінодзік Кутейскага манастыра” [9]; “Минея” XVII ст., што, паводле ўладальніцкага запісу, належыла спярша куцеінскаму Успенскаму дзяючаму, а затым – баркулабаўскому Узнясенскаму манастырам [10]; ноталінейны ірмалой з інскрыпцыяй “КОУТЕЕ<sup>Н</sup>СКІЙ” пры форзацы [11]; і, урэшце, два рукапісныя алігаты, першы з якіх знаходзіцца пад адной аправай з куцеінскім “Грифологіоном” 1647 г. [12], а другі – з куцеінскім “Новым Заветом с Псалтирию” 1652 г. [13].

У фондах іншых бібліятэк, дзе аўтару давялося працаўаць, на цяперашні час не выяўлены кнігі, якія можна было б звязаць з Күцейнам.

Сярод пералічаных вышэй манускрыптаў, безумоўна, не ўсе выйшли з-пад піра куцеінскіх пісальнікай. Пасля правядзення папярэдняга аналізу рукапісаў яны былі падзелены на тры групы:

I. Манускрыпты, прыналежнасць якіх да куцеінскай традыцыі выклікае найменш сумнення;

II. Кнігі і алігаты, якія з пэўнай долей верагоднасці маглі быць перапісаны ў Күцейне;

III. Рукапісы, якія несумненна былі створаныя ў іншым месце.

У першую группу ўвайшли Баркулабаўскі ірмалой (так для зручнасці будзем называць гэты манускрыпт) і рукапісны дадатак да куцеінскага 1639 г. “Брашна духовнага” са збораў НМГІКБ, а таксама г. зв. “Сінодзік Кутейскага манастыра” з фондаў НББ.

Баркулабаўскі ірмалой займае адметнае месца ў нашым спісе, пашырае, таму, што гэта адзіны рукапіс, месца і час стварэння якога дакладна вядомыя, а па-другое, таму, што ён мае па-мастаку аздоблены тытульны аркуш, які дае магчымасць выказацца на тэму развіцця ілюмінавальнай справы ў Күцейне. Фармат рукапіса – *in folio*; аправа – чорная скора на дошках, аздобленая сліпым цінненнем.

Кніга атрыбутуецца на падставе загалоўка, выкананага пераважна кінавар'ю: “ІЕРМОЛОЙ | сиречь Б[О]ГОУГО<sup>Н</sup>ЫЯ ПЕсни | Во хвалу Б[о]гу в<sup>в</sup> Тр<sup>0</sup>[и]цы единому, во украшэніе \* ц[е]ркви, и все<sup>х</sup> | верны<sup>х</sup> во

утешеніе: | О' С[вя]ты<sup>х</sup> Пр<sup>о</sup>[о]къ избран[н]ый | Святым же Іоанномъ ДАМАСКИНОМ Пресладча[йш]е сложен[н]ый: | Всесильного Бога Благодат<sup>и</sup>ю, | Бл[а]г[о]славені<sup>е</sup><sup>м</sup> же Всеце[с]тн<sup>о</sup>го Г[оспо]ди<sup>и</sup>а о<sup>т</sup>ца | Іоіля Труцевича Ігумена | Кутейнск<sup>о</sup>го. Во Общежительны<sup>й</sup> | Монастырь Борколабовск<sup>и</sup> | Д[е]вический Тщание<sup>м</sup> Чес<sup>т</sup>[ной]: Інокини Ігуме<sup>и</sup>и Фотінії Киркоровны, й | все<sup>х</sup> сестръ ея Іноки<sup>и</sup>[Ь]. От некоего написася | В лето ۱۶۵۱ [=1651]. Месяца Ма<sup>я</sup> ѿ [=16] дня".

Тытульны аркуш ірмалоя хоць і з'яўляеца арыгінальным узорам кніжнага мастацтва, але яўна паўстаў у кантэксце прысутных на Беларусі (ці нават больш шырока – на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай) традыцый: у яго кампазіцыі і аздабленні прасочаўща паралелі з іншымі помнікамі мастацткай і кніжнай культуры. Створаны ён у г. зв. “архітэктурным” стылі з выявай аркі і святых у якасці калонаў-апораў. Пазней гэткая канцепцыя тытульнага аркуша для беларускай кірылічнай кнігі найбольш ярка выявілася і аформілася спачатку ў куцеінскім жа “Новом Завете с Псалтирем” 1652 г., а потым у супрасльскіх службоўніках XVIII ст., з той толькі розніцай, што ва ўсіх тых выданнях ужо з'яўляеца не проста арка, а алтар, выкананы ў выглядзе франтона. Ідэя падобнага аздаблення “тытулёвіка” магла прыйсці як з заходніх еўрапейскіх, так і з віленскіх лацінамоўных выданняў (хоць там па-за спінамі выяўляных постакаў нярэдка можна заўважыць капітэлі калонаў – як, напрыклад, на тытульным аркушы выдадзенага ў 1610 г. “Divi tvtelaris Patrii Casimirii...”), але, хутчэй, была запазычана з украінскіх старадрукаў пачатку XVII ст. – парабауна, напрыклад, “Беседы избранная о воспитании чад” Іаана Златавуста (Львоў, 1609), тым больш, што для апошніх даволі харектэрна размяшчэнне ў верхній і ніжній частках тытульнага аркуша сюжэтных медальёнаў. Формай падачы загалоўка (фон з расліннага арнаменту, “падкладзы” пад першае слова загалоўка; напісанне гэтага слова мастацкім пісьмом, адрозным ад астатніх частак загалоўка) тытульны аркуш нашага Ірмалоя спадкue, як здаецца, ёўeускае “Евангелie учительное” 1616 г. Асноўны колер аркі – ультрамарын (за святымі ў зялённых шатах – белы), а ўся выява ўзята ў чырвоную лінейную рамку.

Постаці святых адыгрываюць метафарычную ролю, увасабляючы як бы апоры, на якіх тримаецца Ўсходняя Царква (згадайма, што, напрыклад, Васілій Вялікі і Іаан Златавусты з'яўляюцца, між іншым, стваральнікамі парадку грэка-візантыйскай літургіі: адзін – урачыстага, другі – звычайнага). Вышыня постакаў на нашым тытуле дапасаваная да памераў складовых частак аркі, і, трэба думаць, мае на мэце перадаць перспектыву, якая адкрываеца перад гледачом, калі той сузірае архітэктурную пабудову: ніжняя частка ўяўляеца большай, верхняя ж – меншай.

У ніжній частцы стаяць Іаан Хрысціцель і Іаан Златавусты, у верхній – Васілій Вялікі і Грыгорый Багаслоў. Размешчаны яны паводле іерархіі: прапор – архіепіскап – епіскапы. Святасць усіх гэтых асобаў паказана залатымі німбамі з чырвонай абрисоўкай. “Лічнае пісанне” выканана бела-

ружовай фарбай. Кожны са святых правай рукой робіць знак бласлаўлення, а ў левай трывмае кнігу, што сімвалізуе мудрасць і навучанне [14].

“Пачэсны” бок выявы – правы (што ўвогуле харектэрна для еўрапейскай культуры), таму пачнем разглядаць яе справа налева. Iaан Хрысціцель мае кнігу ў форме сувоя, што паказвае на прыналежнасць прапорка да часоў перад Хрыстовым Адкупленнем чалавечства, г. зin., яшчэ старазапаветных; у астатніх жа – кнігі ў выглядзе кодэksаў, як належыць святым новага часу. Iaан Хрысціцель апрануты ў карычневую валасяніцу, паверх якой накінуты зялёны гіманцы. Адметная рысай гэтай выявы з’яўляюцца анёльскія крылы за спінаю прапорка: мастак падкрэслівае, што той быў пасланы Богам (грэч. ἀγγελος – пасланец, звязтун). Крылы гэтая – зялённыя, а з-пад споду – чырвоныя; пер’е пазначана чорнай і залатой фарбамі.

Iaан Златавусты паказаны ў расшытым крыжамі зялёным паўстаўры і паверх белага з блакітным адценнем сціхара – на знак таго, што святы быў архіепіскапам Канстанцінопаля. Bacілій Вялікі і Грыгорый Багаслоў апранутыя ў сціхары і фелоні: першы мае чырвоны сціхар і белую фелонь, другі ж – наадварот. Усе тры названыя святыя маюць на азіначэнне свайго духоўнага стану епітрахілі (Iaан Златавусты – чырвоную, абодва астатнія – зялённыя). Складкі на белай вопратцы мастак паказвае чорным і карычневым колерамі, а на чырвонай – залатым.

У верхніх ды ніжніх частках аркі размешчаны два медальёны ў цынамонавага колеру рамках з картушавымі завіткамі. Яны змяшчаюць мініяцюры на два сюжэты: Нараджэнне Дзевы Марыі і Узнясенне Гасподняе. Першы сюжэт выбраны, трэба думасць, з-за сваёй марыйнай тэматыкі (згадаем, што рукапіс ствараўся для дзяючага манастыра); апошні ж – таму, што кніга мусіла выкарыстоўвацца ў царкве пад тытулам Узнясення Гасподняга (гэта – своеасаблівы “экслібрис”, уплещены ў агульныя малюнак тытульнага аркуша).

Цікава, што тут у абодвух выпадках прасочваеца сувязь з канкрэтнымі мастакімі творамі. Для “Нараджэння Дзевы Марыі” за ўзор несумненна ўзяты аднайменны абраз, намаляваны ў 1649 г. беларускім майстрам Пятром Яўсеевічам з Галынца [15]. На абедзвюх названых выявах паказана св. Ганна, якая толькі што нарадзіла. Яна паўсядзіць, абапёршыся на падушкі, у ложку, размешчаным з левага боку на далёкім плане малюнка, пад балдахінам з зялёнаю драпіроўкай. Святая накрыта чырвонай коўдрай, а кабета-суседка, стоячы справа ад ложка, падносіць ёй дары. На пярэднім плане дзве служкі абмываюць нованароджаную Марыю. Падлога пакоя, у якім адбываеца дзея, складзена з квадратных плітак. На дальняй сцяне размешчана вакно з авальным завяршэннем: на мініяцюры ў ім паказаны, як здаецца, пісальнік (ці св. Якім, якога паводле канону належала маляваць “у высокіх палаатах”?); на абраце ж яно запоўнена дэкаратыўным арнаментам, а ў правым ніжнім куце відаць некалькі камяніц. На мініяцюры дзейных асобаў значна меней, чым на абраце, што абумоўлена памерам нашай выявы; ёсць, натуральна, і іншыя нязначныя

адрозненні – аднак усе яны малаістотныя. З сярэдзіны рамка мініяцюры выканана ў форме шасцікутніка.

Абраз “Нараджэнне Дзевы Марыі” Пятра Яўсеевіча з Галынца быў знойдзены напачатку мінулага стагоддзя ў матілёўскай Успенскай царкве. Царква тая была збудавана толькі ў 1670 г., але да таго часу абраз, хутчэй за ёсё, знаходзіўся ў адной з цэрквай, звязаных з Магілёўскім брацтвам – у т. л. мог быць і ў царкве Күцеінскага манастыра, фундатарам якога з’яўляецца спрыяльнік брацтва шляхціц Багдан Статкевіч. І храналагічна, і геаграфічна абраз быў даступны күцеінскаму мініяцюристу, таму ёсць вялікая верагоднасць, што той абапіраўся менавіта на яго пры стварэнні нашага тытульнага аркуша. Пра гэта сведчыць тоеснасць кампазіцыі, ужывых колераў, дэталяў. Хоць і існаваў пэўны канон малявання Нараджэння Дзевы Марыі, аднак адрознасць нашай мініяцюры ад іншых абразоў, што прадстаўляюць той самы сюжэт [16], ды падабенства да названага, відавочныя.

Крыніцу нашага “Узнясення Гасподняга” вызначыць больш складана. Зазначым аднак, што вельмі падобны паводле кампазіцыі і асобных дэталяў дрэварыт быў выкарыстаны ў выдалдзеным у 1639 г. у Львове “Апостоле”. На абедзвюх выявах Хрыстос сядзіц у пальмяністым коле, якое ўзносяць у неба два анёлы. Пад імі, на зямлі, стаіць Дзева Марыя са складзенымі на грудзях рукамі, абапал яе – таксама два анёлы, штось паказваюць на ўзнесенага Хрыста. Трохі наводаль, з абодвух бакоў, згуртаваліся апосталы. Падобны паводле кампазіцыі дрэварыт ужываўся і ў выданнях Кієва-Пячорскай Лаўры (напрыклад, у “Акафистах” 1625 г.; “Триоды цветной” 1631 г.; “Беседах на Деяния апостолов” 1634 г. і інш.), але ён змяшчае больш адрозненняў ад нашае мініяцюры (узнесенія ў гару руکі Багародзіцы, дрэвы наўзбоч выяви і г. д.). Күцеінскія манахі, як тое відаць са складу фонда манастырскай бібліятэкі [17], былі добра знёмыя з украінскімі выданнямі (сярод якіх, да слова, мелі і спамянутую “Триодь цветную” 1631 г.), таму, без сумневу, маглі ўзяць ілюстрацыі з іх за ўзор для сваіх мініяцюр. Рамка апісанай выявы складаецца як бы з дзвюх частак – вонкавай і сярэдзіннай. Вонкавая, цынамонавага колеру, частка, апрача картушавых завіткоў, мае рогападобныя выступы па кутах. Унутраная ж – зялёнага колеру – абрываюце прастору мініяцюры па форме пляўстка канюшыны.

Усё вышэйсказанае пра тытульны аркуш сведчыць, што мастак, які яgs стварыў, быў высокаадукаванай асобай. Ён добра ведаў не толькі традыцыі усходнегрыгарыянскага іканапісу, але і Святое Пісьмо, апокрыфы (адкуль паходзіць сюжэт Нараджэння Марыі), багаслоў і гісторыю Царквы. Магчыма, быў святаром. Апошняя акалічнасць магла б растлумачыць падабенства нашай рамкі да тых, што аблімоўваюць атрамантавыя надпісы, зробленыя на күцеінскім “Новом Завете с Псалти裡ю” 1652 г. са збораў НББ [18]) дзеля азначэння дзён евангелічных чытанняў. Верагодна, гэты паасобнік не пайшоў у продаж, а застаўся ў карыстанні күцеінцаў і ўжываўся імі пры адпраўленні набажэнстваў.

Аздабленне аркушаў Баркулабаўскага ірмалоя ажыццяўлялася двумя спосабамі: праз вылучэнне пэўных частак тэксту колерам (за кошт ужывання кінавары) і праз стварэнне дадатковых элементаў аздобы (заставак, ініцыялаў і, у адным выпадку, канцоўкі, а таксама – праз пісанне загалоўкаў вяззю). Кожны з асноўных раздзелаў адкрываеща адметнай застаўкай у старадрукаваным стылі. Выкананыя ж вяззю кінаварныя загалоўкі распачынаюць усе, без выключэння, раздзелы (такім чынам, заставак у нашым ірмалое 10, а вязевых загалоўкаў – 12). Канцоўка толькі адна, размешчаная пасля тэксту ў 11-м раздзеле.

Перад першай застаўкай на пачатку кнігі – кінаварнае маленне: “Г[О] С[П] [О]ДИ БЛ[А] Г[О] С[Л] [А]ВИ.”. Мойны тэкст у кожным асноўным раздзеле распачынаеща з узорыстага ініцыяла, вельмі тонка выписанага атрамантам. За выключэннем самага першага і апошняга, усе ініцыялы ўзяты ў квадратныя рамкі; па-за tym, ініцыялы на арк. 67 і 117 расфарбаваны ў чырвоны колер. Ініцыял на арк. 187 увогуле рысаваны адразу чырвоным, і ў манеры, што спадкue тэраталагічны стыль, – у адрозненне ад усіх іншых ініцыялаў, выкананых у стылі старадрукаваным. Характэрнасць кожнага з ініцыялаў наводзіць на думку, што янымаглі быць скапіяваныя з канкрэтных кніг; магчыма, далейшыя доследы дазволіць дакладна выяўвіць іх прататыпы (ужо цяпер можна сказаць, што самы першы ініцыял, хутчэй за ўсё, быў зрысаваны з месцілаўцавай Псалтырь 1576 г.).

Назвы спеваў запісаны кінавар’ю і вылучаюцца ў тэксле велічынёй ды формай літар. Кінавар’ю вылучаны таксама дробныя ініцыялы на пачатку спяваных радкоў ды ўсе пазатэкставыя пазначэнні, як, напрыклад, назвы гласаў.

Рукапісны атігат куцеінскага 1639 г. “Брашна духовного” са збораў НМГіКБ, які змяшчае кандакі і ірмасы святым, фактычна з’яўляеца падшытym да згаданага старадрука своеасаблівым дадаткам. Пісаны манускрипты пад фармат “Брашна” – г. зн., *in quarto*. Старадрук, пачынаючы з 1-га аркуша, мае купчы запіс: “Сie // Брашно // Д[у]ховное // много // Гречьшаго // Ёромонаха // Ганадия // Горельки // купленая // у еромонаха // Мартимияна // вроку // Тисеча // шe<sup>ct</sup> // сотъ // шe<sup>ct</sup> деся<sup>t</sup> // шостого // <...>”. Інскрыпцыя гэтая даволі доўгая, і няма сэнсу яе цытаваць тут цалкам – уся патрэбная нам інфармацыя змешчана ў прыведзеным вышэй фрагменте: гэтую кнігу ў 1666 г. купіў у іераманаха Марцім'яна на той час таксама яшчэ іерамана Генадзь Гарэлка (які, паводле В. Стroeва, быў пазней куцеінскім ігуменам [19]). Адсугнасць указання ў запісе, да якога манастыра належыць іераманах Марцім'ян, дазваляе думаць, што быў ён, гэтак сама, як і Генадзь, з куцеінскага Багаяўленскага. Гэта ўскосна пацвярджаета фактам, што сама кніга была выдадзена ў Күцейне і што паасобнік “Брашна духовного” (падобна, дарчы, як і “Трифологіона” – пра які мы будзем казаць ніжэй) меліся шмат у каго з куцеінскай браціі: з’яўляючыся пашыраным варыянтам Псалтыры следаванай, гэта кніга была неабходнай для малітвы, а прадукцыя манастырскай друкарні накладам у

некалькі сотняў тамоў дазваліяла на такую “раскошу”. У пацвярдзэнні такой думкі можна згадаць уладальніцкія запісы інакаў на паасобніках “Брашна” [20] і сведчанні пра прысутнасць кнігі ў воліцах келейнай маёмасці быльых куцеінцаў [21].

Па-за гэтым, канвалют мае шэраг прыметаў, якія гавораць пра пэўнае дачыненне ягонага гаспадара да куцеінскага скрыпторыя. Па-першае, гравюра з выяваю цара Давіда на пачатку кнігі расфарбавана ў колеры, падобныя да ўжываных на тытульным аркушы Баркулабаўскага ірмалоя. Па-другое, ініцыял “В” на 2-ім аркушы расфарбаваны ў чырвоны колер аналагічным чынам, як некаторыя ініцыялы загданага ірмалоя (напрыклад, “К” з аркушу 117). Па-трэцяе, рукапісная частка кнігі, з аднаго боку, дэмантструе шэраг рысаў прафесійнага пісання, з другога ж – вылучаеца тымі самымі характэрнымі асаблівасцямі, што й Баркулабаўскі ірмалой:

- а) пакінута месца для рысавання застаўкі;
- б) тэкст узяты ў лінейную рамкі з нешырокім полем зверху і справа;
- в) рамкі выкананы карычневым атрамантам, у той час як асноўны тэкст – чорным;
- г) загаловак напісаны кінавар’ю на стылістыцы, падобнай да стылістыкі гімнавых загалоўкаў з Баркулабаўскага ірмалоя;
- д) абазначэнні гімнаў на палях і ініцыялы выкананы кінавар’ю;
- е) асноўны тэкст запісаны паўуставам, радкі роўныя.

Пералічаныя прыметы яскрава сведчаць, што рукапісны тэкст ствараўся прафесійным пісальнікам, і, бачачы шэраг падабенстваў да Баркулабаўскага ірмалоя ды ўпічваючы сказанае вышэй пра саму кнігу, можна з вялікай долей упэўненасці сцвярджаць, што рукапісная частка канвалюта таксама была створаная ў кнігапіснай майстэрні Богаяўленскага манастыра.

“Сінодзік Куцеінскага манастыра” не мае выхадных звестак і атрыбутаваны бібліографам, трэба думаць, на падставе памінання куцеінскіх ігуменаў і ігуменінь. На жаль, гэтая атрыбуцыя не зусім дакладная, бо не ўказвае, да каторага з куцеінскіх манастыроў (мужчынскага Богаяўленскага ці жаночага Успенскага) манускрыпты належалі. Фармат рукапіса – *in quarto*; аправа — чорная скура на кардоне, аздобленая сліятым цінненем.

Манускрыпты пісаны ў два слупкі з разлінаванымі карычневымі атрамантамі ад ніжняга да верхняга края старонкі межамі. З боку зневяднага поля старонкі і паміж слупкамі лінія падвойная. Складаецца рукапіс з паасобных рубрык. Першая з іх змяшчае ўступную малітву за душы памерлых слугаў і служанак Божых; астатнія ж пачынаюцца формулай “Помяни Г[о]<sup>c</sup>[по]ди ...” або называю духоўнага ці свецкага звання ды падаюць пералік асобаў для памінання ў малітве. Рубрыкі размешчаны паводле іерархіі: найперш – патрыярхі, затым – мітрапаліты, архіепіскапы, епіскапы, цары, ігумены і г. д.

Атрыбуцыю можна ўдакладніць па тэксце самога “Сінодзіка”, а менавіта – па рубрыцы, якія пачынаюцца так: “Помяни Г[о]<sup>c</sup>[по]ди ду/ша

инокини **оби/тели Сея** Все/чес<sup>б</sup>ты<sup>х</sup> Ігуменію …”. Вылучаныя аўтарам артыкула слова сведчань пра тое, што манускрыпт ствараўся ў жаночым манастыры (пры спісе ігуменаў падобнага азначэння няма), а пад гэтым загалоўкам мы знаходзім ігуменняў: “Ефросінню, Трофімю, Фотінню, Саломонію, Магдалену, Антониду, Трофімю, Анісію, Ефросінню, Евфімію, Іраиду, Меланію, Дасію, Антониду, Ксенофонтію, Анастасію, Панфілію, Алемпіаду, Панфілію, Паисію, Екатерину, Метрадору, Анфусу, Мавру, Елизавету, Акилину, [а таксама імёны] Патрикеi, Сусанны, Серафімы, Александры”.

Тут даследчыка падсцерагае пастка, бо можна падумашы, што гаворка ідзе пра Баркулабаўскі манастыр, паколькі між іншымі згадваючыя Фацінія, Ксенафонція і Паісія, якія ў розны час ім кіравалі. Аднак жа реч у тым, што куцеінскі Успенскі і баркулабаўскі Узнясенскі жаночыя манастыры знаходзіліся ў моцнай повязі між сабой: пасля заснавання манастыра ў Баркулабаве туды былі пераведзены манахіні з Куцеіна, а куцеінскі ігumen Іаіль Труцівіч першы час ажыццяўляў духоўную апеку над манастыром. Згаданая ж Фацінія Кіркораўна, у прыватнасці, была на пераломе 40–50-х гг. XVII ст. баркулабаўскай настаяльніцай; пазней яна перайшла на ігуменства ва Успенскі манастыр.

Увогуле належыць зазначыць, што імёны, пералічаныя ў названай рубрыцы, мы сустракаем як у спісе куцеінскіх ігуменняў з даведніка В. Строева [22], так і ў дакументах Успенскага манастыра, што захоўваючыя ў Нацыяналальным гістарычным архіве Беларусі [23]. На падставе гэтага можна зрабіць высьнову, што разгляданы “Сінодзік” быў створаны сапраўды ў Куцеіне, а менавіта – ва Успенскім жаночым манастыры.

Пярайдзем да датациі. Час стварэння “Сінодзіка” ў той ці іншай ступені мы можам “прапліць” паводле прысутных у ім поchyркаў у сукупнасці з аналізам зместу запісаў. Паводле характеристу пісьма і колеру атраманту ўсе запісы можна ўмоўна злучыць у тры групы: 1) паўустаўнога пісьма, нанесеняя карычневага колеру атрамантам з суркавай рубрыкацыяй аранжавага адценнія; 2) паўустаўнога пісьма іншай рукі, нанесеняя чорным атрамантам з чырвонай кінаварнай рубрыкацыяй; 3) скорыце розных рук, пераважна карычневым атрамантам розных адценніяў. Запісы з 3-й (а нярэдка і з 2-й) групы дапісваліся ва ўжо створаных раней першым тыпам поchyрку рубрыках-разделах. Першыя два поchyркі вызначаючыя кніжным характарам пісьма і складаючы асноўную частку тэксту Сінодзіка; відавочна, што яны належылі асобам, у чые абавязкі ўваходзіла сістэматычнае запаўненне Памянніка. Запісы з трэцій групы рабіліся рознымі, відаць, выпадковымі, асобамі па меры ўзнікнення патрэбы.

Паводле свайго размяшчэння на старонках, як, зрешты, і згодна з храналогіяй згадваних асобаў, найранейшай з'яўляецца першая група запісаў. Сярод іх, між іншым, памінаючыя патрыярхі, а таксама ігумены і ігуменні ад часу заснавання манастыра. Напрыклад, першым тыпам

почырку запісаная імёны патрыярхаў (“Софронія, Філарета, Нікона, Іоакіма, Адріана”). Зроблены гэтым почыркам пералік ігуменаў уключае: “Іоіля, Гедона, Гавріла, Іова, Паисія, Михаила, Генадія, Геронтія, Силивестра, Іероніма, Варнаву, Зосіма”, а ігumenеняў – ад Ефрасінні да Паніфіліі II-й (Паісія запісана ўжо іншай рукой). У дадзенай сітуацыі найбольш карысным для нас будзе запісаное гэтым почыркам імя іерарха, што жыву найпозней, – бо так можна высьветліць верхнюю храналагічную мяжу дадзенага фрагмента тэксту. У пераліку патрыярхаў гэта Адрыян, які заняў свой пасад у 1690 г. і знаходзіўся на ім аж да сваёй смерці ў 1700 г. Гэта значыць, што занясенне патрыярхаў у “Сінодзік” першым пісальнікам перапынілася не раней за 1700 г.

Датаваць час ігуменства некаторых з названых у адпаведным спісе асобаў мы можам паводле згаданага вышэй даведніка В. Строева, які падае імя з указаннем года ці гадоў, пад якімі яно сустракаецца ў дакументах. Запіс першай рукой перапыніўся на Варнаве і Засіме. В. Строеў, на вялікі жаль, іх не ведае. Аднак мы можам выкарыстоць наступныя, пададзенныя ім, звесткі: “Геннадій Горелка, 1687. Іов, 1693–1696. Мелетій Чайковскій, 1718” [24]. На жаль, у В. Строева не прадстаўлены ігумены паміж Генадзіем і Іовам, ды паміж Іовам і Мялеціям Чайкоўскім. З тых ігуменаў, што прысутнічаюць у паміральным спісе 1-й руکі і “прывязаныя” храналагічна, найпознейшым быў Іоў, значыць, у гэтай рубрыцы тэкст першага почырку быў закончаны не раней за 1696 г. – г. зн., мы атрымліваем вынік, блізкі да зробленай вышэй высновы.

Калі казаць пра ігумененяў, дык з тых настаяльніц, каго ведае В. Строеў, у пераліку почыркам 1-й групы найпознейшай з’яўляецца Трафімія II (1663–1668 і студзень 1696). Трохі дзівіць апошняя дата, бо імя гэтай ігуменіні знаходзіцца ў сярэдзіне спісу, што выдатна тлумачыцца, калі гаворка ідзе пра 1660-я гг.; аднак 1696 г. выпадае з логікі пабудовы тэксту (быць можа, гэта памылка Строева?). Тым не менш, нават такая акалініца не пярэчыць зробленай вышэй выснове, што запісы першай групы рабіліся напрыканцы XVII ст. або самым пачатку XVIII ст. Такім чынам, верхняя мяжа першай групы запісаў прыкладна высьветлена. Да слова вазначым, што пісальнік (ці дакладней, пісальніца) сачыў за лёсам ігумененяў і манахіненяў, пераведзеных у іншыя манастыры, і мы бачым у згаданым спісе Маланню і Антаніду, накіраваных у Новадзяўчы манастыры, або Ірайду, якая перайшла ў смаленскі Узнесенскі. Імёны ўпісваліся пасля смерці, таму паслядоўнасць іх не заўсёды супадае з паслядоўнасцю ігуменства дадзеных асобаў.

Што да вызначэння ніжняй даты запісаў, дык тут справа больш складаная. Запісы адной рукі маглі рабіцца як у кароткі адрэзак часу, гэтак і на працягу доўгіх гадоў. Тут не выпадае спасылацца на дадзеную са зместу кнігі, і мы можам апераваць толькі адварванымі ад тэксту разважаннямі. Сыходзячы з практичных меркаванняў, можна дапусціць, што вядзенне Сінодзіка было распачата тады, калі ў тым з’явілася рэальная патрэба, а менавіта – калі манастыр нейкім чынам пазбыўся старога

памінальніка. Гэтую акаличнасць можна звязваць з некалькімі падзеямі ў гісторыі. Першая з іх – гэта адсяленне часткі манахініяў у новаствораны Баркулабаўскі манастыр у 1641 г. Другой з'яўляецца перамяшчэнне царом Аляксеем Міхайлавічам, пасля наведання ў 1656 г. Успенскага манастыра, куцеінскіх інакініяў у Новадзяўчы манастыр, што ў Маскве, ды прысланне на іх месца маскоўскіх “стары”. Трэцій жа падзеяй мог быць пераезд манахініяў на чале з ігуменніем Іраідай Куракінай з Куцейна ў 1658 г. (альбо паводле іншых звестак, у 1665 г.) у смаленскі Узнясенскі манастыр, і тады тая рэшта, што засталася ў Куцейне, мела б патрэбу ў новым памінальніку. Здаецца, ніводнага разу падчас пералічаных пературбаций Успенскі манастыр не перапыняў канчаткова свайго існавання. Пра гэта гаворыць той факт, што і ў XIX ст. у яго бібліятэцы захоўваліся выданні куцеінскага друку (напр., 2-е выд. “Лексикона” Памвы Берынды) [25], а значыць, кнігаабор (ші, прынамсі, яго частка) увесе час заставаўся пры манастыры, а той – у сваю чаргу – быў дзеяны.

Аднак найбольш глабальнай са згаданых падзеяў быў пераезд у Маскву, таму лагічна дапусціць, што менавіта тады куцеінкі забраўлі з сабой памінальнік, жадаючы маліца за сваіх памерлых сёстраў і на чужыне. У такім разе, разгляданы Сінодзік паўстаў не раней за 1656 г., і мы можам умоўна прыняць гэтыу дату за ніжнюю граніцу.

Да 2-й групы належачы запісы пазнішыя – як паводле свайго размяшчэння на старонках, гэтак і згодна з храналогіяй згаданых асобаў. У прыватнасці, назавём запіс “Род” Г[ое]п[о]жи Екатерины Лапіцкія, Ігуменіі Кутейнскія”. Кацярына Лапіцкая была, паводле В. Стroeва, куцеінскай ігуменніяй у 1742–1760 гг. [26]. Запіс памінання яе роду мусіў быць зроблены пры жыцці, а лакладней, падчас ігуменства – значыць, 2-ю групу можна храналагічна “прывязаць” да названых гадоў (імя самой Кацярыны, змешчанае ў пераліку ігуменніяў, запісана почыркам з 3-й групы). Такім чынам, запісы другой групы прыблізна датуюцца сярэдзінай XVIII ст.

Бадай усе запісы 3-й групы рабіліся ў розны час. Некаторыя з іх можна датаваць першай чвэрцю XVIII ст., як, напрыклад, змешчаны ў раздзеле памінання манархай спамін “Петра инператара” (канец 1725 г.). Іншыя – як памінанне ігуменні Аляксандры – нават першай трэццю XIX ст. Трэба думаны, яны рабіліся рознымі людзьмі на працягу ўсяго таго часу, калі ў манастыры не было адмысловага каліграфа для вядзення “Сінодзіка”.

Падсумоўяючы ўсё вышэй сказанае, можна зрабіць высьнову, што пачатак стварэння “Сінодзіка Кутейнскага манастыра” прыпадае на другую палову (або на канец) XVII ст., значная частка матэрыялу была ўпісана ў сярэдзіне XVIII ст., а апошнія запісы былі зроблены, хутчэй за ўсё, у 1-й чвэрці XIX ст.

Увогуле ж, “Сінодзік” патрабуе адмысловага даследавання як вельмі цікавая крыніца па гісторыі куцеінскіх манастыроў.

Група рукапісаў няпэўнага паходжання ўключае ў сябе “Минею” і рукапісны дадатак да куцеінскага 1647 г. “Трифологіона”; абодва

манускрыпты – са збораў НББ. На жаль, закрыцце НББ на пераезд не дазволіла аўтару завяршыць вывучэнне пералічаных у гэтым групе помнікаў (у прыватнасці, правесці падрабязнае даследаванне пісьма і паперы). Няма сумневу, што працягнутыя ў будучыні заходы дадуць магчымасць выказацца больш пэўна адносна паходжання названых манускрыптаў.

*Рукапісны дадатак да куцеінскага 1647 г. "Трифологіона"* мае той самыя харктар, што і разгледжаны вышэй алігат з канвалюта "Брашна духовнаго". Аднак, на жаль, у адносінах да яго няма такіх пераканаўчых аргументаў за яго куцеінскае паходжанне. У прыватнасці, "Трифологіон" не наясе ніякіх пазнакаў, звязаных з Күчейнам, – толькі некалькі інскрыпцыяў гарадкоўскай Троіцкай царквы ды Старацакроўскага Нікольскага манастыра. З увагі на гэтыя інскрыпцыі загадчыца навуковадаследчага аддзела кнігазнаўства НББ Г.У. Кірэева ў вуснай размове ахарактарызавала гэты рукапіс як "адназначна стараабрадніцкі". Аўтар не можа пагадзіцца з такім меркаваннем, паколькі ўладальніцкія запісы зроблены скорапісам XIX – пачатку XX ст., у той час як сам алігат пісаны паўуставам XVII–XVIII ст.: за столкі гадоў книга неаднойчы магла змяніць свайго ўладальніка, тым больш, што ў аздабленні книгі стараабрадніцкія рысы таксама не праглядаюцца.

Тым не менш, цяжка настойваць на прафесійнасці выканання манускрыпта: напрыклад, рамкі наўбоч тэксту адлінаваны не заўсёды роўна, радзі не маюць разліноўкі, а літары ў іх – рознай вышыні; што датычыцца заставак, дык яны ўвогуле не прадугледжаны. З другога боку, напрыклад, загаловак алігата напісаны даволі па-майстэрску вяззю, а некаторыя асаблівасці ўладальніцкага аздаблення як друкаванай часткі, так і ўласна манускрыпта, супадаюць з тымі, што мы знаходзім у разгледжаных вышэй куцеінскіх книгах: у прыватнасці, частка ініцыялаў і заставак "Трифологіона" расфарбаваныя ад рукі; прысутнічаюць падобныя на куцеінскія рамкі, нарысаваныя карычневым атрамантам; пры гэтым асноўны тэкст манускрыпта напісаны чорным, і да т. п. Натуральна, называныя харарактрыстыкі нельга разглядаць як выключна куцеінскія, бо пры накрэсленні рамак пісальнік, хутчэй за ўсё, арыентаваўся на аздабленне старонкі "Трифологіона", а спалучэнне карычневых рамак з чорным атрамантам тэксту не так рэдка сустракаецца ў манускрыптах XVII ст., гэтак сама як, зрэшты, і расфарбаваныя застаўкі ды ініцыялы – у стародруках. Тым не менш, канчатковая выказацца на гэтую тэму дазволіць толькі аналіз паперы і параўнанне філіграняў з вадзянымі знакамі на куцеінскіх выданнях ды рукапісах, а таксама больш дакладнае вывучэнне палеаграфіі помніка.

"Мінез" з фондаў НББ. Заставак і нарысаваных ініцыялаў няма; загалоўкі кінаварныя і гэткія самыя ініцыялы на пачатку гімнавых вершаў. Пісьмо асноўнага тэксту – паўуставаў. Тэкст на старонцы арганізаваны ў два слупкі, адлінаваных палёў няма. У способе пісьма і аздаблення гэтага манускрыпта на цяперашні момант не выяўлена прыметаў, якія маглі бы

пераканаўча сведчыць пра прыналежнасць кнігі да куцеінскай рукапіснай традыцыі. Тым не менш, і дакліраваць, што рукапіс не мог быць напісаны ў Күцейне, на дадзеным этапе даследавання не ўяўляеца магчымым.

У трэцюю групу мы аб'ядналі рукапісы відавочна не куцеінскага паходжання, а менавіта, Тыпікон са збораў НМГіКБ, ноталінейны Ірмалой ды рукапісны дадатак да куцеінскага 1652 г. “Нового Завета с Псалтирю” з фондаў НББ.

“Типікон” са збораў НМГіКБ датуеца сярэдзінай XVI ст., і, такім чынам, быў перапісаны задоўга да заснавання Багаяўленскага манастыра – а значыць, ніяк не можа паходзіць з куцеінскага скрыпторыя. Спосабам напісання ды аздабленнем “Типікон” выразна адрозніваецца ад вышэйпісаных куцеінскіх рукапісаў.

Ноталінейны Ірмалой, што захоўваецца ў НББ, мае больш адрозненняў ад апісаных вышэй куцеінскіх рукапісаў – а ў прыватнасці, ад “Баркулабаўскага ірмалоя”, – чым падабенстваў. Паколькі пачатак кнігі адсутнічае, нельга сказаць, ці меўся тытульны аркуш. Разліноўка для нот зроблена чырвоным колерам. Вертыкальная лінія рамкі, якая атачае разліноўку, прадоўжаны і ўверсе, і ўнізе да краёў старонкі. Зверху адлінаваны адмысловы радок для загалоўка; а ўнізе – такі ж самы для пагінацыі (якая, да слова, у “Б.і.” адсутнічае). Пры напісанні загалоўкай выкарystаны не толькі чырвоны, але й чорны колер. Музичны тэкст пазначаны пяцілінейнай натацыяй іншага напісання, чым у “Баркулабаўскім ірмалое” (Ю. Ясіноўскі такую натацыю называе “гачкоподобнай” – г. зн., “крукападобнай”). Слоўны тэкст занатаваны дробным паўуставам, даволі блізкім да скорапісу. Большая частка кнігі паходзіць з пачатку XVII ст., а арк. 236–271 – з 1650-х гг. [27]. На адвароце арк. 239 прысутнічае “Херувік” архіепіскапу полацкаму Язафату Кунцэвічу, што сведчыць пра уніяцкое веравызнанне пісальніка. Сама інскрыпцыя “КОУТЕЕ<sup>Н</sup>СКІЙ” пазнейшая за іншыя і паходзіць толькі з XVIII ст. Усё пералічанае схіляе да думкі, што гэты ірмалой быў напісаны не ў Күцейне.

Рукапісны дадатак да куцеінскага 1652 г. “Нового Завета с Псалтирю” таксама, як і два вышэйзгаданыя алігаты канвалютай з куцеінскімі выданнямі, з’яўляеца ўладальніцкім рукапісным дадаткам да друкаванай кнігі. Гэты рукапіс змяшчае некалькі тэкстаў з пералікам евангельскіх чытанняў на розныя нядзелі і святы літургічнага года – “Соборник двенадцати месяцам”, “Сказаніе главам евангельским оутринним и Литургическим” і г. д.

Манускрыпт не вылучаецца прафесійнасцю выканання. Асоба, што яго перапісала, была знаёмая з кніжным пісьмом, але не валодала ім дасканала. Паўстаў у яе выкананні набывае шэраг рысаў скорапісу; радкі часам хвалістыя, без спробы разліноўкі для роўнага пісання. У тэксце некалькі разоў ужыты іншы атрамант як для пісьма, гэтак і для лінаванння палёў. Рамкі адрозніваюцца ад рамак на куцеінскіх рукапісах; лініі палёў праведзены ад края і да края старонкі. Заставка і ўвогуле аздабленне

першых старонак тэкстаў выразна розніца ад вядомых нам куцеінскіх узору як спосабам рысавання, гэтак і ўжытай каляровай гамай; па-за tym, выкарыстаны спосаб аздаблення літар і застаўкі кропкамі. Спраба ілюмінатара напісаць загаловак вяззю закончылася, бадай, няудачай. Для рубрыкацыі ўжыты ў розных месцах кінавар рознага адцення, сурык і нават фарба ультрамарынавага колеру.

Кніга ўзята ў аправу з бронзавым абкладам, што сведчыць пра ўжыванне яе падчас набажэнства. Вышойсказанае, як і аналіз тэкставага складу алігата, схіле да думкі, што манускрыпт быў створаны парафіяльным святаром, які пісаў яго на сваю патрэбу – для выкарыстання ў літургічнай практыцы.

Такім чынам, мы бачым, што з восьмі разгледжаных манускрыптаў трэћі, хутчэй за ўсё, былі напісаныя ў Куцеіне, і яшчэ два, у лепшым выпадку, маглі быць там напісаныя. Гэтага недастатковая, каб скласці поўную карціну дзеянніці куцеінскіх кнігапісных майстэрняў, але прапанаванае даследаванне – гэта толькі першы крок у вывучэнні куцеінскага кнігапісання; за ім маюць наступічаць іншыя, якія, будзем спадзявацца, пральююць больш святла на даследаваную проблему.

### Задзяленне

1. Голенчэнко Г. Я. Белорусы в русском книгопечатании / Г. Я. Голенчэнко // Кніга. Исслед. и материалы. – М., 1966. – Сб. 13. – С. 99–119; а таксама яго ж: Идэйныес и культурныес связи восточно-славянских народов в XVI – середине XVII в. – Мн., 1989.
2. Редков М. Преподобный Авраамий Смоленский и его житие / М. Редков // Смоленская старина. – Смоленск, 1909. – Вып. 1. – С. 119.
3. [Разумовский Д. В. Сообщенис] // Древности : труды Имп. Московского археолог. о-ва. – М., 1883. – Т. 9, вып. 2–3. – С. 66–68 [2-й пагінацыі]; Ясіноўскі Ю. П. Беларускія ірмалоі – помнікі музычнага мастацтва XVI–XVIII стст. / Ю. П. Ясіноўскі // Маастацтва Беларусі. – 1984. – № 11. – С. 50–55; Ясіновскій Ю. Украінскія і беларускія ірмалоі XVI–XVIII ст. / Ю. Ясіновський. – Львів, 1996. – С. 151–152.
4. Некрашэвіч С. М. Мова кнігі Касьяна Рымляніна Ераміты: “фуставах монастырских” / С. М. Некрашэвіч // Запіскі Аддзелу гуманітарных навук Беларускай акадэміі навук. – Мн., 1928. – Кн. 2. – С. 86–114; Перстц В. Н. Рукописи бібліотеки Московскага университета, самарскіх бібліотек и музейных собраний / В. Н. Перстц. – Л., 1934. – С. 192; Нікаласю М. Палата кнігапісная. Рукапісная кніга на Беларусі ў X–XVIII ст. / М. Нікаласю. – Мн., 1993. – С. 46.
5. Маюцца на ўзвасе Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларуская бібліятэка імя Ф. Скарыны ў Лондане, Цэнтральная наукаовая бібліятэка імя Я. Коласа НАН Беларусі і Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь.
6. НМГіК, № 4574.
7. НМГіК, № 419
8. НМГіК, № 541
9. НББ, шыфр 091/4274
10. НББ, шыфр 091/291
11. НББ, шыфр 091/283K

12. НББ, шыфр 094/4098
13. НББ, шыфр 12Рк28517
14. Іаан Хрысціцель навучаў пра прышэсце Хрыста; астатнія тры, абвешчаныя Айцамі Царквы, пакінулі па сабе зборнікі казанніў, якія і да сённяшняга дня карыстаюцца папулярнасцю сярод святароў, манахаў і вернікаў.
15. Абраз неаднойчы рэпрадукаваўся. Апошняя, як здаецца, публікацыя ў кн.: Жывапіс барока Беларусі. – Мн.: БелЭн., 2003. – С. 88–89.
16. Парайн., напр., тамсама, с. 81, 137, 171.
17. Гл., напр., кнігі з күцінскім інскрыпцыямі, што захоўваліся ў Іверскім манастыры (Леонід (Кавельн), архим. Исторический очерк Иверской Святоозерской обители в ее патриарший период (с 1653 по конец 1666 года) / архим. Леонид (Кавельн) // Русская историческая библиотека. – СПб., 1878. – Т. 5. – Стлб. 50–62.
18. Фонды навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства, шыфр 094/4100.
19. Парайн.: Стросев П. Списки іерархов и настоятелей монастырей Российской церкви / П. Стросев. – СПб., 1871. – Стлб. 503.
20. Белоненко В. С. Из истории книжности Иверского Успенского монастыря на Валдайском озере в XVII в. / В. С. Белоненко // Литература Древней Руси. Источниковедение : сб. науч. тр. – Л., 1988. – С. 201.
21. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706) // Русская историческая библиотека. – СПб., 1878. – Т. 5. – Стлб. 826–827.
22. Стросев П. Списки іерархов и настоятелей монастырей Российской церкви / П. Стросев. – СПб., 1871. – Стлб. 505.
23. Гл. матэрыйялы фонда 2315 – напр., ф.2315 вол.1 спр. 38: “Оршанский Успенский девичий монастырь: Опись вещей, приобретенных за бытность игуменей Александры [вылучоніс маё – Ю.Л.] с 1814 по 1825 гг.”
24. Стросев П. Списки іерархов и настоятелей монастырей Российской церкви / П. Стросев. – СПб., 1871. – Стлб. 503.
25. Парайн.: “Опись Могилевской епархии Оршанского Успенского Девичего монастыря”. Ф. 2315 вол. 1 спр. 38, арк. 32.
26. Стросев П. Списки іерархов и настоятелей монастырей Российской церкви / П. Стросев. – СПб., 1871. – Стлб. 505.
27. Парайн.: Ясиновський Ю. Украінскі та беларускі нотолинійны ірмолоў XVI–XVIII ст. : каталог і кодикологічно-палеографічнс дослідження / Ю. Ясиновський. – Львів, 1996. – С. 106.

## Прэзентацыя